



ФРАНЦЫЯ



Iгар Лялькоў (Мінск)

БЕЛАРУСІКА XVI–XVIII стст. У ЗБОРАХ ДЭПАРТАМЕНТА МАНУСКРЫПТАЎ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ ФРАНЦЫІ

Уводзіны

Так ужо склаўся гістарычны лёс нашай краіны, што толькі невялікая частка беларускай дакументальнай спадчыны захоўваецца сёння на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Відавочна, што такое становішча — вузкасць даступнай крыніцавай базы (асабліва гэта датычыща перыяду да пачатку XX ст.) — істотна стрымлівае развіццё беларускай гістарычнай навукі. Выход тут бачыцца толькі адзін — інтэнсіўныя пошуки крыніц нашай гісторыі ў замежных архівасховішчах і рукапісных зборах бібліятэк. Прыемна адзначыць, што апошнім часам гэтая праца набывае ўсё большы размах (пра што пераканаўча сведчаць, у прыватнасці, матэрыялы зборнікаў серыві “Вяртанне”), і хацелася б спадзявацца, што цяпер яна ўжо застанеца заўсёдным надзённым клопатам беларускіх даследчыкаў мінуўшчыны.

Асабіста мне пацгасціла распаўсюдзіць свае пошукі на адзін з найбольш значных і цікавых рукапісных збораў у Еўропе — Дэпартамент манускрыптаў Нацыянальнай бібліятэкі Францыі. Згодна з тэмай майі кваліфікацыйнай пераддоктарскай дысертацыі (ступені D. E. A.), абароненай у чэрвені 1998 г. у Сарбонскім універсітэце, там праводзілася выяўленне дакументаў па гісторыі сувязей Вялікага Княства Літоўскага з Францыяй у XVI–XVIII стст. Паралельна браліся на ўлік усе іншыя дакументы, што маюць дачыненне да гісторыі Беларусі гэтага перыяду. Вынікі ўказанай працы адпостраваліся ў тэксце названай дысертацыі¹, аўтарэферат якой пабачыў свет і на беларускай мове². Увазе ж шаноўнага чытчыца гэтых радкоў прапануецца кароткі агляд беларускі, якая знаходзіцца ў вышэйзгаданым зборы. Варта заўважыць, што тэрмін “беларусіка” разумеецца тут даволі шырока і ўключае ў сябе таксама крыніцы па гісторыі ўсяго ВКЛ, калі апісаныя там падзеі мелі непасрэднае дачыненне да Беларусі.

Аднак, першым перайсці да разгляду дакументаў, дазволю сабе прапанаваць шаноўнаму чытчычу некаторую інфармацыю пра месца іх захавання. На-

¹ Lialkov I. Sources manuscrites de la Bibliothèque Nationale de France concernant l'histoire des relations entre la France et le Grand-Duché de Lithuanie à l'époque moderne (XVI–XVIII siècles). Paris, 1998.

² Лялькоў І. Рукапісныя крыніцы Нацыянальнае бібліятэкі Францыі па гісторыі зноўсінай паміж Францыяй і Вялікім Княствам Літоўскім у новы час (XVI–XVIII стагодзьдзі). Мн., 1998. (Athenaeum. — T. 1.).

цыянальная бібліятэка Францыі (НБФ) з'яўляецца адной са старэйшых сучасных бібліятэк у свеце. Яна пачала складацца як прыватная бібліятэка французскіх каралёў яшчэ ў перыяд праўлення караля франкаў Карла Вялікага (742–814)³. У 1692 г. Каралеўская бібліятэка адчынілася для публікі і зрабілася, такім чынам, адной з першых публічных бібліятэк у свеце⁴. Пасля ўсталявання Першай рэспублікі (1792) была перайменаваная ў Парыжскую Нацыянальную бібліятэку. На практыку XIX ст. яе назва некалькі разоў мянілася ў сувязі са зменамі палітычных рэжымуў у Францыі: была яна Імператарскай і зноў Каралеўской бібліятэкой, пакуль, нарэшце, у другой палове стагоддзя канчаткова не замацавалася за ёй назва Нацыянальная бібліятэка⁵. Апошняя трансфармацыя адбылася у 1994 г. Згодна з дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Нацыянальная бібліятэка аб'ядналася з Дзяржаўным упраўленнем па стварэнню Бібліятэкі Францыі. Аб'яднаная ўстанова атрымала назну Нацыянальная бібліятэка Францыі⁶.

Цяпер НБФ складаецца з 13 дэпартаментаў. Найбольш каштоўным па сваіх зборах складнікам бібліятэкі з'яўляецца яе найстарэйшы дэпартамент — Дэпартамент манускрыптаў. На 1996 г. агульная колькасць рукапісных помнікаў тут складала 530 тыс. адзінак захавання (манускрыптаў)⁷. Усе рукапісы размеркаваны па дзвюх вялікіх секцыях у залежнасці ад мовы: Рукапісы ўсходняе (Manuscrits orientaux) і Рукапісы заходняе (Manuscrits occidentaux). У склад апошняй уваходзяць наступныя фонды: Рукапісы грэчаскія (Manuscrits grecs, 5 тыс.); Рукапісы лацінскія (Manuscrits latins, далей рукапісы гэтага фонду будуть пазначацца як Ms. lat.; 21,8 тыс.), у гэты фонд уваходзіць і падфонд Лацінскіх рукапісаў з новых набыткаў (Manuscrits latins des nouvelles acquisitions, далей — Ms. lat. n. a.); Рукапісы французскія (Manuscrits français, далей — Ms. fr., 58 тыс.) з падфондам Французскіх рукапісаў з новых набыткаў (Manuscrits français des nouvelles acquisitions, далей — Ms. fr. n. a.); Розныя калекцыі (Collections diverses, 10 тыс.) і Замежныя рукапісы на сучасных мовах (Manuscrits étrangers en langues modernes, 4,4 тыс.). У склад апошняга фонду ўваходзяць падфонды Німецкі, Англійскі, Баскскі, Кельцкі, Іспанскі, Італьянскі, Партугальскі, Румынскі, Скандинавскі і Славянскі (Manuscrits slaves, далей — Ms. sl.)⁸.

³ Marchal P., Couderc C. La Bibliotheque Nationale. Le Departement des Imprimés et la Section de Geographie. Le Departement des Manuscrits. Paris, 1907. P. 72.

⁴ Franklin A. Precis de l'histoire de la Bibliotheque du Roi aujourd'hui Bibliotheque Nationale. Paris, 1875. P. 86; Guide des savants, des litterateurs et des artistes dans les bibliothèques des Paris. Paris-Leipzig, 1908. P. 125; La Bibliotheque nationale de France: [Prospectus]. [Paris], 1996.

⁵ Franklin A. Precis de l'histoire... P. 261; Leroy E. Guide pratique des bibliothèques de Paris. Paris, 1937. P. 3.

⁶ La Bibliotheque nationale de France: [Prospectus]...

⁷ Таксама.

⁸ Bibliotheque nationale de France. Manuscrits occidentaux: [Prospectus]. Paris, [s.].

Крыніцы XVI ст.

Падзеяй XVI ст., што пакінула найбольш значны след у гісторыі франка-беларускіх адносін (і адначасова ў зборах Дэпартамента манускрыптаў Нацыянальнай бібліятэкі Францыі), была элекцыя герцага Анжуйскага Генрыха дэ Валуа манаракам Рэчы Паспалітай. У першую чаргу беларускіх даследчыкаў павінны тут зацікавіць дакументы часоў міжцарства (1572–1573): ліставанне Рады ВКЛ з сенатамі Польшчы і Пруссіі; матэрыйялы пасольстваў ВКЛ у Польшчу і ў Расію і польскай місіі ў ВКЛ; карэспандэнцыі вялікага гетмана Яна Хадкевіча, ваяводы троцкага Стэфана Збаражскага і князя слуцкага Юрыя Алелькавіча. Гэтыя тэксты на польскай і лацінскай мовах захаваліся у Ms. sl. 30 (арк. 2–10, 13–15, 31–33, 170–172) і у Ms. fr. 3274 (арк. 85–99, 102).

Для падрыхтоўкі названай элекцыі ў лістападзе 1572 г. у ВКЛ быў накіраваны адзін з першых вядомых агентаў французскага двара ў нашым краі. Гэта быў Ян Красоцкі (Красоўскі), давераная асоба каралевы-маці Кацярыны Медзічы. Яго ліст да каралевы ад 12 лістапада 1572 г. можна адшукаць, манускрыпце Ms. fr. 5806 (арк. 37–39). У снежні гэтага года сваё веданне жыщёвых праблем тагачаснага Вялікага Княства Літоўскага ўпершыню прадэманстраўваў кароль Францыі. У інструкцыях для свайго пасла ў Рэчы Паспалітай Жана дэ Манлюка, датаваных 21 снежня 1572 г. (Ms. fr. 3258, арк. 10; Ms. fr. 5145, арк. 152–153), Карл IX абязвязае яго дэклараўваць, што калі герцаг Анжуйскі будзе абраны гаспадаром “Польшчы”, то “ён рушыць вайной супраць Масковіі дзеля адваявання зямель, якія тая акупавала ў Літве”⁹. Аналагічная дэкларацыя ўтрымліваецца ў інструкцыях самога Генрыха дэ Валуа, што былі складзены для таго ж самага пасла (Ms. fr. 5806, арк. 41–42).

Трэба падкрэсліць, што кандыдатура француза не была дастаткова папулярнай у ВКЛ. Гэта пацвярджае і рэляцыя нейкага ананімнага французскага інфарматара, які прысутнічаў на сейме ў Варшаве ў студзені 1573 г. (Ms. fr. 5806, арк. 15–19). Сярод трох галоўных праціўнікаў кандыдатуры француза і ворагаў прарапыжскай партыі на сейме ў гэтай рэляцыі названы два прадстаўнікі ВКЛ — маршалак дворны літоўскі (Мікалай Крыштоф Радзівіл) і ваявода мсціслаўскі (Георгій Осцік). Дарэчы, апошняга аўтар дакумента называе нават афіцыйным прадстаўніком маскоўскага цара. У такіх абставінах французская дыпламатыя шукала сродкаў перацягнучы на свой бок галасы тутэйшых выбаршчыкаў. Гэтыя спробы знайшли адлюстраванне ў дзвіюх прамовах Ж. дэ Манлюка на элекцыйным сейме 10 і 25 красавіка 1573 г. Асноўныя тэзісы прамовы ад 10 красавіка на французскай мове можна знайсці ў Ms. fr. 3258 (арк. 10–12) і Ms. fr. 5145 (арк. 153–155); тое самае на лацінскай мове захавалася ў Ms. sl. 30 (арк. 85); поўны друкаваны тэкст прамовы (на лацінскай мове) знаходзіцца ў Ms. fr. 20141 (арк. 59–83). Наконт прамовы ад 25 красавіка

⁹ Bibliothèque Nationale de France (далей — BNF), Ms. fr. 5145, f. 152.

1573 г. глядзі: Ms. fr. 3258 (арк. 12–13), Ms. fr. 5145 (арк. 157–159), Ms. fr. 20141 (арк. 84–89). У гэтых прамовах, звернутых да “Senatum et Status et Ordines Regni Poloniae ac Magni Ducatus Lithuaniae”, даволі важнае месца займае тэма бу-
дучага адваявання зямель ВКЛ, што былі заняты “маскавітамі”. У гэтых мэтах
французы нават прапаноўвалі накіраваць у Беларусь “чатыры тысячи адбор-
ных гасконскіх аркебузіраў”¹⁰. Інтарэсы ВКЛ былі прыняты пад увагу і ў за-
ключчных дакументах перагавораў паміж Францыяй і Рэччу Паспалітай. Гэ-
тыя дакументы былі падпісаны асноўнымі французскімі пасламі, Жанам дэ
Манлюкам, Жылем дэ Нааэм і Гі дэ Сэн-Жэле дэ Лензакам, 12 мая (“Articuli
Henriciani”) і 16 мая 1573 г. (“Pacta conventa”). У дадатак да абавязку прыняць
удзел у вайне супраць Маскоўскага княства, каб адваяваць занятыя беларус-
кія землі, французскія паслы ад імя Генрыха пацвердзілі права жыхароў ВКЛ
арганізоўваць грамадскае жыццё ў сваёй краіне згодна са статутам Вялікага
Княства Літоўскага. Апошнія маглі таксама змяніць нормы свайго права па
уласнаму жаданню. Было таксама прызнана права ВКЛ мець свой асобны
сейм, які мусіў збірацца ў Ваўкавыску. Зацікаўленыя даследчыкі маюць маг-
чымасць азнаёміцца са шматлікімі версіямі гэтых дакументаў на французскай,
польскай і лацінскай мовах, з каментарыямі і без, у Ms. sl. 30 (арк. 178–182),
Ms. fr. 3258 (арк. 17–25, 111–115), Ms. fr. 5145 (арк. 165–179), Ms. fr. 16936 (арк.
157–170), Ms. fr. 16938 (арк. 32–43), Ms. fr. 20141 (арк. 23–27, 33–37, 121–129).

Як вядома, пасля абраңня Генрыха каралём Польшчы і вялікім князем
Літвы, у Парыж было накіравана пасольства Рэчы Паспалітай. Трэба адзна-
чыць, што, фактычна, гаворка вялася пра дзве асобныя місіі, бо ліцвінскія паслы —
маршалак дворны літоўскі Мікалай Крыштоф Радзівіл і ваяводзіч кіеўскі
Аляксандэр Пронскі — мелі паўнамоцтвы вялікакняжацкай Рады “тримаць
прамовы …асобна, ад імя Вялікага княства Літоўскага”¹¹. Між іншым,
М.-К. Радзівіл вельмі хутка выкарыстаў гэтыя паўнамоцтвы: пакуль польскія
пасланнікі знаходзіліся яшчэ ў Мецы, ён ужо меў аўдыенцыю ў новаабранага
караля і вялікага князя¹². У большасці матэрыялаў Дэпартамента манускрып-
таў, якія датычнацца названай місіі, гэтая “біпалярнасць” адлюстравана даволі
яскрава. Цікаўная могуць у гэтым пераканацца пасля азнямлення з інструк-
цыямі, мандатамі і вяръцельнымі лістамі польска-ліцвінскіх паслоў (гл.: Ms.
fr. 3258, арк. 29–34; Ms. fr. 3274, арк. 1–5, 130–131; Ms. fr. 5145, арк. 188–196,
270–277; Ms. fr. 16936, арк. 91–96). А ў недатаванай рэляцыі, што была накіра-
вана ананімнай асобай да кардынала Озіюса, побач з даволі дэталёвым апі-
саннем падарожжа Генрыха дэ Валуа з Францыі да межаў Рэчы Паспалітай,
захавалася апісанне побыту польскіх і ліцвінскіх паслоў у Францыі (Ms. fr. 16936,
арк. 56–72).

¹⁰ BNF, Ms. fr. 5145, f. 155.

¹¹ Serwanski M. Henryk III Walezy w Polsce. Kraków, 1976. S. 132.

¹² Тамсама. С. 130.

Вядома, што ў час свайго кароткага праўлення Рэччу Паспалітай будучы кароль Францыі не знайшоў часу наведаць ВКЛ, хатця і меў такі намер у красавіку 1574¹³. Аднак гэтае гаспадаранне дало падставы для з'яўлення прынамсі адной вельмі цікавай крыніцы па гісторыі Беларусі. Маецца на ўзвеze “Рэгістр [складзены], каб служыць адукациі караля Польшчы ў шматлікіх спраўах, якія датычацца яго пасады” (Ms. fr. 16937). Матэрыялы для гэтага сапраўды энцыклапедычнага зборніка былі сабраны герцагам Неверскім Луі дэ Ганзагам, які суправаджаў Генрыха ў час яго побыту ў польска-літоўскай федэрациі. Амаль ва ўсіх “справаздачах” (“memOIres”, згодна з тэрміналогіяй дакумента), з якіх складаецца названы зборнік, можна знайсці разнастайныя звесткі пра жыццё Вялікага Княства Літоўскага, у тым ліку і нашай зямлі. У асноўным гэта інфармацыя эканамічнага характару, якая датычыцца магчымых даходаў караля і вялікага князя, гандлю, рамёстваў і г. д. Тры справаздачы з гэтага зборніка цалкам прысвячаны эканоміцы Беларусі і Літвы: “Справаздача, зробленая [па звестках] Саўла, яўрэя з Венецы” (арк. 77–78), “Другая справаздача, зробленая [па звестках] названага Саўла” (арк. 79–80) і “Справаздача п. Аляксандра Гваныні, старосты (sic!) віцебскага” (арк. 53–57). Асаблівую каштоўнасць апошній надае той факт, што яе аўтар апрача сваёй вядомасці як вайсковец і камендант Віцебскай крэпасці пазней набыў і славу гісторыка. Яго папулярны твор — “Хроніка Еўрапейскай Сарматыі”, які выйшаў у Кракаве на лацінскай мове ў 1578 г., неаднойчы затым перавыдаваўся і быў перекладзены на польскую, італьянскую, чэшскую і некаторыя іншыя мовы¹⁴. Сярод іншых матэрыялаў зборніка пазначу таксама прысутнасць спіска “Парадак і імёны сенатарапії Каралеўства Польскага і Вялікага княства Літоўскага” (арк. 1–3), у якім названы ўсе сенатары з пазначэннем іх пасад, а таксама “Справаздачы пра дастойнасць і месца [паходжання] земскіх паслоў як з Польшчы, так і з Літвы, якія звычайна прыязджаюць на сеймы” (арк. 4).

Меркантыльныя інтэрэсы караля і вялікага князя Генрыха сталі прычынай для з'яўлення ў зборах Дэпартамента манускрыптаў такіх документаў, як спіс вялікакняжацкіх даменаў (Ms. fr. 3274, арк. 58; Ms. fr. 16936, арк. 35), заметкі пра лесараўспрацоўкі ў гэтых даменах у Беларусі і Лівоніі (Ms. fr. 16936, арк. 36–37) і справаздачы пра гаспадарскую маёmacь у ВКЛ, адданую у заклад каралём і вялікім князем Жыгімонтам Аўгустам (Ms. fr. 3274, арк. 103). У тым самым манускрыпце можна таксама знайсці апісанне зямельных спрэчак пад загалоўкам “De damnis et jakturis que facta sunt tempore interregni ... in magno ducatu Lithuaniae” (арк. 65) і копію рэскрыпта Жыгімonta Аўгуста пра ўвядзенне падатку на соль у Вялікім Княстве (арк. 70). Іншыя сляды гаспадарання Генрыха дэ Валуа ў ВКЛ захаваліся ў Ms. fr. 16936. Гэта датычыцца не-

¹³ Serwanski M. Henryk III Walezy w Polsce. S. 193.

¹⁴ Грыцкевіч А. Гваныні (Гвагнін, Guagnini) // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн., 1994. Т. 2. С. 500.

вялікай колькасці арыгінальных папер (чарнавікоў?) з канцыляры і караля і вялікага князя, у якіх сустракаюцца згадкі і пра справы Вялікага Княства.

Акрамя гэтага, адносіны да беларускі мае таксама Ms. sl. 105. Ён уяўляе сабой зборнік перакладаў твораў хрысціянскіх філософіаў св. Дыянісія Арэапагіта і св. Максіма Спавядальніка. Згодна з запісам на першым аркушы гэтага манускрыпта, творы “былі перакладзены на стараславянскую мову і забяспечаны прадмовай сербскім манахам Ісаяй на гары Афон у канцы XIV ст. … і перапісаны ў пачатку XVI ст. (1511–1517) манахам-русінам, верагодна, у монастыры ў Тураве, у Вялікім Княстве Літоўскім”¹⁵.

Крыніцы XVII ст.

Найбольш раннія дакументы XVII ст. па тэматыцы артыкула датычаща даволі пашыраных у тагачаснай Еўропе планаў арганізацыі новага крыжовага паходу супраць туркаў. Маюцца на ўвазе некаторыя дакументы са “Зборніка арыгіналаў і копій, якія датычаща ордэна хрысціянскай міліцыі, праектаў [паходу] Шарля дэ Ганзага, герцага Неверскага, супраць туркаў і гісторыі гадоў з 1606 да 1620” (Ms. fr. 4703). Захаваны ў гэтым зборніку лісты канцлера Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі (1607 г.; арк. 11) і Альбрэхта Станіслава Радзівіла (10 жніўня 1615 г.; арк. 49) да Шарля дэ Ганзага сведчаць аб tym, што антытурецкія планы апошняга былі горача падтрыманы прадстаўнікамі тагачаснай беларускай эліты.

Падзеяй, якая пакінула даволі значны след у рукапісных зборах НБФ, стала “справа Яна Казіміра”. Яна датычылася Яна Казіміра Вазы, брата караля і вялікага князя Уладзіслава Вазы, кірауніка прааўстрыйскай партыі ў Рэчы Паспалітай. Гэты прынц (будучы гаспадар Польшчы і ВКЛ) быў арыштаваны ў Францыі ў маі 1638 г., калі ён накіроўваўся ў Іспанію, каб па прапанове Габсбургаў заняць пасады адмірала Іспаніі і віцэ-караля Партугаліі. Апрача Уладзіслава, які прысвяціў вызваленню брата некалькі лістоў да караля Францыі Людовіка XIII і да галавы Каралеўскай рады кардынала Рышэлье, у вырашэнні гэтай праблемы прынялі таксама актыўны ўдзел і прадстаўнікі Вялікага Княства Літоўскага. Здаецца, найбольш верагоднае тлумачэнне такой актыўнасці трэба шукаць у tym, што, з аднаго боку, двор Уладзіслава Вазы на гэты час ужо даволі доўга знаходзіўся ў Вільні¹⁶; а з другога боку, найбольш уплывовая ў ВКЛ асона, ваявода віленскі і вялікі гетман Крыштоф Радзівіл, была адначасова і шэфам прафранцузскай партыі¹⁷. Як бы яно там не было, але спачатку ролю хадатая за будучага караля і вялікага князя адыграў пляменнік гетмана Багуслаў Радзівіл. Яго ліст да Рышэлье можна знайсці у Ms. fr. 2757 (арк. 227–

¹⁵ BNF, Ms. sl. 105, f. 1.

¹⁶ Serwanski M. Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618–1648). Poznań, 1986. S. 176.

¹⁷ Таксама. С. 175–181.

229) і ў Ms. fr. 16938 (арк. 261–265). Потым у Францыю, у якасці спецыяльнага пасла Рэчы Паспалітай, быў накіраваны рэферэндарый Вялікага Княства Літоўскага Крыштоф Корвін-Гасеўскі. У названых вышэй манускрыптах захаваліся матэрыялы гэтай місіі, якая, дарэчы, паспяхова скончылася вызваленнем Яна Казіміра: вярыцельныя лісты Гасеўскага, мандаты, інструкцыі, тэкст прамоўы польска-літоўскага пасланніка, якую ён меў у лютым 1640 г. у Сэн-Жэрмен-ан-Лай перад каралём Францыі, знаходзяцца ў Ms. fr. 2757, арк. 235–244; Ms. fr. 16938, арк. 277–292.

Што ж да Багуслава Радзівіла, то яго асабістыя сувязі з Францыяй пакінулі след і ў Ms. fr. 4177. Тут можна адшукаць дакумент пад называй “Наданне [годнасці] генерал-палкоўніка польскай інфантэрыйі і кавалерыйі на службe карала [Людовіка XIV] … князю Радзівілу. Парыж, 14 красавіка 1648 г.”, а таксама “Прывілей на 30 000 ліўраў пансіёна … князю Радзівілу. 15 красавіка 1648 г.” (арк. 170–171). А яго біяграфія на лацінскай мове пад называй “*Vitae principis domini Boguslai Radzivilii*” захавалася ў Ms. fr. 22785 (арк. 81–230).

Пакінула свой след у зборах НБФ і вайна 1655–1660 гг. Рэчы Паспалітай супраць Швецыі і Брандэнбурга, у час якой прадстаўнікі Францыі адыгралі ролю пасрэдніка паміж варожымі дзяржавамі. У Ms. fr. n. a. 9819 можна адшукаць спіс умоў, якія высунулі шведы для заключэння міру, а таксама адказ палякаў і ліцвінаў на гэтыя прапановы (арк. 357). Названы дакумент можа быць датаваны 1655 ці 1656 г., і, між іншым, у ім фігуруе артыкул, дзе шведы выказываюць сваю зацікаўленасць у стварэнні асобнай дзяржавы на Падляшшы, на чале якой павінна была ўсталявацца дынастыя Радзівілаў. Адзначу таксама, што ў тым жа манускрыпце ёсць тэкст “Дамовы станаў Літвы з графам дэ ла Гардзі, генеральным скарбнікам Швецыі, ад 18 жніўня 1655 г.” (на лацінскай мове; арк. 188–189, 192–194). Гэтае пагадненне папярэднічала заключэнню вядомага Кейданскага дагавора (20 кастрычніка 1655 г.) паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Каралеўствам Шведскім.

У зборах рукапісаў НБФ захоўваецца таксама выдатная крыніца па гісторыі беларускай мовы. Гэта манускрыпт лацінскай секцыі, які мае назыву “Граматыка словенская написана преж Иоанна Ужевича словянина, славной Академии Парижской в теологии студента, в Парижу, року от нарожения сына божего 1643” (паралельная назва на лацінскай мове: “Grammatica sclavonica scripta per Joannem Usevicum sclavonum, celeberrimae academie Parisiensis studiosum theologum. Parisiis, anno a Nativitate Filii Dei 1643”; Ms. lat. 3876). Па меркаванью лінгвістаў, гэтая праца ўяўляе сабой “першую граматику мовы беларусаў і ўкраінцаў”¹⁸. “Граматыка” ўраджэнца Беларусі Івана Ужэвіча напісана на лацінскай мове. Прыклады і табліцы словазмненняў пададзены кірыліцай. Увогуле, гэты твор мае харктар падручніка замежнай мовы.

¹⁸ Мечковская Н. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. С. 47.

У “Зборніку дакументаў, якія датычыща Польшчы і Московіі (1524–1639)” (Ms. fr. 16938) захавалася даволі шмат матэрыялаў, звязаных з палітыкай Рэчы Паспалітай у адносінах да Маскоўскай дзяржавы, у якую ВКЛ, як бліжэйшы сусед Московіі, было моцна заангажавана: “Вытрымка з аднаго ліста, пісана-га саслоўямі Московіі да спадароў радных караля Польшчы і вялікага князя Літвы” (французскі пераклад дакумента, які можа быць датаваны 1612–1613 гг. і які датычыцца гісторыі польска-літоўскай інтэрвенцыі 1609–1612 гг. у Москвію, арк. 293–303; той самы тэкст знаходзіцца і ў Ms. fr. 16936, арк. 227–235); “Ліст вялікага князя Московіі [Міхаіла] да вялікага сеньёра [турэцкага султана Ахмета] з 1613 г.” (французскі пераклад і той самы сюжэт — арк. 325–354); нарыс гісторыі барацьбы паміж Польшчай і Московіяй за дамінаванне на русінскіх землях з IX да пачатку XVII ст. пад называй “*Causa et progressus belli Polonorum cum Moscovitis breuiter comprehensa*” (арк. 185–199); тэкст сауз-нага дагавора 1617 г. паміж Уладзіславам, “абраным імператарам Московіі, з аднаго боку, і Рэспублікай, або Аб’яднаннем Карапеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага” (гаворка тут ідзе пра падрыхтоўку кампаніі 1617–1618 гг. супраць “узурпатора” Міхаіла Раманава; арк. 136–142); тэкст Палянаў-скага мірнага дагавора (1634), які зацвердзіў вяртанне Смаленшчыны ў склад ВКЛ; пад гэтым дакументам стаяць подпісы Крыштофа Радзівіла, ваяводы віленскага і вялікага гетмана (“*Supremus Lithuaniae Exercitus Praefectus*”, згодна з тэрміналогіяй крыніцы), Аляксандра Гасеўскага, ваяводы смаленскага, Марціна Трызыны, рэферэндарыя Вялікага Княства, і Аляксандра Агінскага, ваяводы троцкага (арк. 177–185).

У рукапісных матэрыялах НБФ знайшли адлюстраванне і падзеі ўнутранага жыцця ВКЛ, а разам з ім і Беларусі, у XVII ст. У першую чаргу гэта датычыцца дакументаў, якія маюць адносіны да працы сеймаў Рэчы Паспалітай: тэкст прамовы князя Януша Радзівіла на сейме 1613 г. у падтрымку ідэі арганізацыі новага крыжовага паходу супраць туркаў (на лацінскай мове, Ms. fr. 16938, арк. 100–108) і арыгінальны зборнік усіх заключных дакументаў сейма 1653 г., што адбыўся ў Брэсце (“*Constitucie y uchwala sejmu walnego koronnego dwuniedzielnego w Brzesciu Litewskim*”, на польскай мове, Ms. sl. 31). Па-другое, унутранае жыццё ВКЛ асвятляецца ў лістуванні князя Крыштофа Радзівіла з каралём і вялікім князем Жыгімонтам Вазай і з ваяводам віленскім Львом Сапегай (на польскай мове, Ms. sl. 32, арк. 36–44). Іншы тэкст, звязаны з гісторыяй роду Радзівілаў, захаваўся ў Ms. fr. n. a. 7495 (“Заручыны караля Польшчы з Луізай Шарлотай дэ Радзівіл, 1688 г.”; арк. 91). Нягледзячы на назыву, дакумент уяўляе сабой апісанне цырымоніі заручын прынца Якуба Сабескага, сына караля і вялікага князя Яна, з дачкой Багуслава Радзівіла Людвікай Каралінай (дарэчы, гэтыя заручыны так і не завяршыліся шлюбам). А ў Ms. fr. n. a. 9705 можна азнаёміцца з “Генеалагічнымі дакументамі, што былі складзены ў 1699 г. для князёў Радзівілаў” (арк. 66).

Крыніцы XVIII ст.

Сярод матэрыялаў, датаваных гэтым часам, найперш трэба звярнуць увагу на рукапісы, звязаныя з “Кароткім аглядам усеагульнай гісторыі” Клода Дэлля, сем тамоў якога былі апублікованы ў 1731 г., пасля смерці аўтара, Антуанам Ланцло. У Дэпартаменце манускрыптаў захаваліся 195 тамоў “папак” Антуана Ланцло, інспектара Каралеўскага каледжа і сябра Акадэміі пісьменства” (Ms. fr. n. a. 9632–9826). Адна з гэтых “папак” (т. 188; Ms. fr. n. a. 9819) змяшчае ў сабе рукапісы двух раздзелаў названай працы: “Кароткі агляд гісторыі Даніі [і Швецыі]” (арк. 96–157) і “Кароткі агляд гісторыі Польшчы” (арк. 208–251, 257–287), а таксама падрыхтоўня матэрыялы для гэтых раздзелаў. У “польскай” частцы “Кароткага агляду…”, дзе, на самой справе, апісваецца гісторыя ўсіх зямель Рэчы Паспалітай з 500 па 1700 г., можна знайсці нямала звестак і па гісторыі ВКЛ. Увагу французскага гісторыка прыцягнулі, напрыклад, уладанні Міндоўга і Гедыміна (арк. 215), Крэўская унія (арк. 217), княжанні Казіміра, Аляксандра, Жыгімonta Старога і Жыгімonta Аўгуста і іх вайны з Маскоўскім царствам (арк. 218–221), Лівонская вайна і Люблінская унія (арк. 222–223), вайны XVII ст. супраць Маскоўскага Княства (арк. 228–229, 232–235, 267–268), элекцыя прынца Конці як польска-літоўскага гаспадара (арк. 246–251), шлюб Людвіка Карапіна Радзівіла з сынам электара брандэнбургскага (арк. 268–269) і інш. Што датычыцца “Кароткага агляду гісторыі Даніі”, то варта адзначыць наядунасць у ім звестак пра некаторыя падзеі вайны 1654–1667 гг. на тэрыторыі Беларусі (арк. 127–128). Цікаўныя маюць таксама магчымасць азнаёміцца ў гэтай “папцы” з канспектамі размоў аўтара “Кароткага агляду” з вялікім луўчым ВКЛ графам Дэнгофам у 1700 і 1701 г. (арк. 265, 276–284). Тэмы гэтых размоў былі вельмі разнастайнымі: падзеі 1696–1699 гг. у Рэчы Паспалітай, геаграфія ВКЛ, генеалогія Дэнгофаў, Гедройцаў, Радзівілаў, Сангушкаў, Чартарыйскіх, Збаражскіх і інш. Апроча матэрыялаў пра размовы з графам Дэнгофам, тут можна пабачыць сляды іншых крыніц, з якіх Клод Дэлль (ці Антуан Ланцло?) чэрпаў свае веды пра ВКЛ. Гаворка ідзе пра выпіскі з кнігі Альберта Віюк-Каяловіча “Гісторыя Літвы” (т. 1), якая выйшла ў 1650 г. у Вільні (арк. 262–264, на лацінскай мове), а таксама вытрымкі з нейкіх “мемуараў Бажо” (арк. 266–269), з “Газет [дэ Пары?]” за 1665–1670 гг. (арк. 275, 297–300) і з “Польскіх анекдотаў” (арк. 285–286).

У Дэпартаменце манускрыптаў захоўваецца таксама водгук на кнігу Вальтера “Гісторыя Карла XII, караля Швецыі”, якая выйшла ў Базелі ў 1731 г. Рукапіс мае назыву “Некалькі заўваг пра гісторыю Карла XII, караля Швецыі, напісаную п. Вальтэрам і надрукаваную ў Базелі ў 1731 г.” (Ms. fr. 14639). Гэтыя “Заўвагі” — аўтограф Станіслава Панятоўскага, вядомага палітычнага і ваеннага дзеяча Рэчы Паспалітай, аднаго з бліжэйшых паплечнікаў караля і вялікага князя Станіслава Ляшчынскага, бацькі апошняга гаспадара польска-літоўскай федэрацыі Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Тэкст уяўляе сабой мему-

ары відавочцы, які аспрэчвае дакладнасць апісання Вальтэрам некоторых падзеяў. Значная частка гэтых успамінаў прысвечана вайне 1700–1721 гг. на тэрыторыі Беларусі. Тут апісваюцца аблога шведскай армійі расійскіх войскай у Гродне, пераход гэтай арміі праз Палессе, паленне рускімі шматлікіх населеных пунктаў у басейне Дняпра і інш. (арк. 5–9).

Прысягвае ўвагу сюжэт пра падзеі вайны 1700–1721 гг. у Беларусі “Справа-ваздача аб лютасцях, твораных вялікім князем Московіі над каталіцкімі святырамі Полацкага кляштара ў Беларусі 11 і 12 ліпеня 1705 г., якая была накіравана да папе п. нунцыем у Польшчы” (Ms. fr. 20141, арк. 218–219). Гэты французскі пераклад “Справа-ваздача” ўтрымлівае апісанне разні, якую ўчыніў расійскі цар Пётр I ва ўніяцкім манастыры ордэна св. Базыля ў Полацку пасля ўваходу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі ў 1705 г. 11 і 12 ліпеня ў гэтым манастыры былі забіты дзевяць святароў, і большасць з іх была замардавана асаўбістамі царом. Сярод забітых былі вікарый Полацкага біскупства Канстанцін Зайкоўскі, ігумен манастыра Якуб Кізікоўскі, сем манахаў, а таксама вялікая колькасць людзей з манастырскай абслугі. Усе гэтыя крывавыя падзеі вельмі падрабязна апісаны ў дакументе.

Некаторыя звесткі, якія датычнацца Беларусі, можна адшукаць у дыпламатычнай карэспандэнцыі французскіх паслоў у Рэчы Паспалітай. У першую чаргу адзначу зборнік пад назвай “Пасольства ў Канстанцінопаль п. маркіза дэ Вільней (1728–1741), лісты, атрыманыя ад п. дэ Монці, пасла у Польшчы (1731–1733)” (Ms. fr. 7196). Большасць гэтых лістоў дагавана 1733 г. і прысвечана падзеям, звязаным з элекцыяй Станіслава Ляшчынскага як караля польскага і вялікага князя літоўскага. Каі ўчыніў сказаць, складваецца ўражанне, што жывучы ўвесь час у Польшчы, маркіз дэ Монці вельмі мала цікавіўся спрэвамі ВКЛ. Тым не менш, трэба адзначыць, што у яго лістах 1731–1732 гг. можна знайсці даволі цікавую інфармацыю наконт “літоўскіх” татараў і сувязей гэтай этнічнай меншасці з татарамі Крыма (арк. 6), а таксама французскі пераклад ліста, які быў адрасаваны 9 лютага 1731 г. падскарбіем земскім літоўскім Станіславам Панятоўскім (асоба яго ўжо згадвалася) да крымскага хана (арк. 25–27). У лісце адлюстравалася спроба прафранцузскай партыі, дзе важную ролю граў С. Панятоўскі, забяспечыць падтрымку татараў у выпадку новых выбараў польска-літоўскага манарха. Як вядома, галоўнымі кандыдатамі ад гэтай партыі быў цесць караля Францыі Станіслаў Ляшчынскі.

У лістах 1733 г., прысвечаных, як ужо было сказана, падзеям элекцыі і наступнай навале расійскіх войскаў у мэтах дэтранізацыі Станіслава I, ёсць звесткі пра ўдзел прадстаўнікоў ВКЛ у працы элекцыйнага сейму (арк. 101, 130). Маркіз дэ Монці пісаў пра апазыцыю С. Ляшчынскаму з боку шматлікіх ліцвінскіх магнатоў на чале з гетманам найвышэйшым Міхалам Вішнявецкім і ваяводам навагрудскім Мікалаем Фаўстынам Радзівілам (арк. 345, 367), а таксама пра дзейнасць прастаніславаўскай канфедэрэцыі ВКЛ пад кіраўніцтвам

Людвіка Пацяя (арк. 414). У яго лістах можна знайсці і інфармацыю пра перамяшчэнні расійскіх войскаў па тэрыторыі Беларусі.

Яшчэ менш згадак пра ВКЛ і Беларусь я здолеў адшукаць у “Ліставанні п. Дзю Перона дэ Кастанта, рэздэнта Францыі ў Польшчы, з маркізам д’Аржансонам, дэ Плюіз'є і дэ Сен-Кантэ, міністрамі замежных справаў (1746–1751)” (т. 1–3; Ms. fr. 10659–10661). Гэты дыпламат меў шырокую сетку інфарматараў у Вялікім Княстве Літоўскім, асабліва ў Віленскім і Троцкім ваяводствах¹⁹. Аднак выкaryстоўваў ён сваіх агентаў амаль выключна у мэтах нагляду за падзеямі, звязанымі з заходнім палітыкам Расіі щі, напрыклад, каб сачыць за перамяшчэннямі расійскіх войскаў па тэрыторыі ВКЛ (у тым ліку і Беларусі) у 1749 г. (Ms. fr. 10660, арк. 8, 10, 15, 19, 29, 32, 33, 46, 47 і інш.). Унутранае жыщё ВКЛ цікавіла яго вельмі мала. Але ўсё ж такі трэба адзначыць, што ў адным са сваіх лістоў да маркіза дэ Плюіз'є (датаваным 22 сакавіка 1749 г.) Дзю Перон падае звесткі пра сялянскія хваліванні ў Магілёўскім павеце (Ms. fr. 10660, арк. 4).

Вопіс дакументаў пад гісторыі Беларусі, выяўленых у зборы Дэпартамента манускрыптаў НБФ

У якасці абагульнення і падсумавання ўсяго сказанага вышэй, пропаную ўзвес чытача вопіс беларусікі XVI–XVIII стст. Вопіс гэты не прэтэндуе на завершаную паўнату і дэманструе толькі сучасны стан маіх ведаў пра наяўнасць крывацій беларускай гісторыі ў названым сковішчы. Пры гэтым я цалкам упэўнены не толькі ў тым, што новыя знаходкі такога кшталту там магчымы, але і ў тым, што яны абавязкова будуць. Гэта справа толькі часу і сродкаў.

Назвы манускрыптаў і дакументаў падаюцца ў адпаведнасці з арыгіналамі (у двухкоці) або зыходзячы з іх зместу (у выпадках, калі назва адсутнічае ў арыгінале ці не раскрывае зместу дакумента). Затым ідуць аркушы адзінак захавання. Пазначаны мова дакументаў (апрача французскай), іх арыгінальнасць ці капійнасць і даты.

Ms. fr. 2757. “Шматлікія дакументы і мемуары, якія датычаліся Германіі і суседніх [з ёй] каралеўстваў і правінцый”. Т. 2.

Арк. 227–229. Ліст Багуслава Радзівіла кардыналу Рышэлье, 1639 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 235. Даверчы ліст пасла Рэчы Паспалітай у Францыі “Крыштофа Корвін-Гасеўскага, ваяводы смаленскага, рэферэндарыя Вялікага Княства Літоўскага”, 1639 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 236–237. Паўнамоцтвы К. Корвін-Гасеўскага для перагавораў з французамі, 1639 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 239–241. Інструкцыя караля і вялікага князя Уладзіслава свайму паслу ў Францыі, 1639 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 242–244. “Прамова Надзвычайнага Пасла Польшчы да караля, якая мела месца ў Сен-Жэрмен-ан-Лай у годзе тысяча шэсцьсот саракавым у месяцы лютым” (лацін. мова, копія).

¹⁹ BNF, Ms. fr. 10660, f. 10–47.

Ms. fr. 3258. “Розныя мемуары з [часоў] праўлення караля Карла IX, пасля смерці караля Польшчы Жыгімента, наконт элекцыі новага караля, што завяршылася на карысць монсеньёра герцага Д’Анжу, які потым быў Генрыхам Трэцім, каралём Францыі і Польшчы”.

Арк. 10. “Іншыя паўнамоцтвы, [дадзеныя] каралём спадару [біскупу] Валенсійскому 21 снежня 1572 г.” (копія).

Арк. 10. “Іншыя падобныя паўнамоцтвы, [дадзеныя] каралём 23 снежня 1572 г. Паслу [біскупу] Валенсійскому”.

Арк. 10–12. “Галоўныя пункты прамовы спадара Валенсійскага, якую ён рабіў на элекцыйным сейме Польшчы ў Варшаве 10 красавіка 1573 г.” (копія).

Арк. 12–13. “Другая прамова, зробленая ў 25 дзень красавіка 1573 г.” (копія).

Арк. 17–19. “Артыкулы, узгодненыя 16 мая 1573 г. з усімі саслоўямі Польшчы з п. п. Валенсійскім, дэ Лілем і дэ Лензакам, пасламі караля Карла IX і Генрыха, герцага Анжуйскага, абранаага каралём Польшчы, наконт прапаноў, якія названыя паслы зрабілі ад імя сваіх гаспадароў” (арыгінал).

Арк. 19–25. “Дэкларацыя аб некаторых артыкулах, прынятых у Камені калія Варшавы 20 мая 1573 г., пасля элекцыі караля Польшчы, толькі часткай [прадстаўнікоў] Каралеўства, якія потым кароль зацвердзіў ў Парыжы ў гэтym жа годзе” (арыгінал).

Арк. 29–33. “Інструкцыі паслам, накіраваным да вельмі хрысціянскага караля Францы і да святлейшага Генрыха, абранаага караля Польшчы” ад Рэчы Паспалітай, 1573 г. (арыгінал перакладу).

Арк. 34, 37, 38. “Кароткі пераказ дэкларацыі, якую Ix Вялікасці абвясцілі ў Парыжы 10 верасня 1573 г. наконт артыкулаў, узгодненых іх пасламі з саслоўямі Польшчы” (арыгінал).

Ms. fr. 3259. Зборнік лістоў, арыгінальных дакументаў і копій.

Арк. 38–41. “Спіс салдат, як вершнікаў, так і пешых, якія ўтрымліваюцца калія межаў Сілезіі, Венгрый і княства Кракаўскага і Літоўскага” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 71, 72. “Рэгістр маёнткаў, якія не маюць ніякай важнасці і карысці для я. в., але могуць задаволіць усіх старостаў Літвы” (XVI ст., італ. мова, арыгінал).

Ms. fr. 3274. Зборнік лістоў, арыгінальных дакументаў і копій.

Арк. 1–5. “Прадпісанні пасольства станаў Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага да святлейших паноў: пана Карла IX, з ласкі Божай вельмі хрысціянскага, Францыі і пана Генрыха, абранаага каралём Польшчы”, 22.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 15–18. Заключны акт элекцыйнага сейма, 20.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 58. “Спадчынная і закладзеная маёмысць [манарх] ў Вялікім Княстве Літоўскім і ў Падляшшы” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 59–64. “Абязаны прыбытак скарбу караля і вялікага князя літоўскага з уладанняў і сталовых гаспадарскіх маёнткаў, які можна атрымаць за кароткі час” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 65. “Справа зазнача пра страты і выдаткі, панесенныя ў час міжцарства ў Вялікім Княстве Літоўскім” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 70. Рэскрыпт вялікага князя Жыгімonta Аўгуста пра ўсталяванне падаткаў на соль у Вялікім Княстве Літоўскім, кастр. 1571 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 85–87. “Пасольства сената Каралеўства Польскага да сената Вялікага Княства Літоўскага”, май 1572 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 87–89. “Пастановы, якія былі прыняты ў горадзе Кнышыне і абвешчаны на элекцыйным сейме пад Люблінам 13 каstryчніка”, 24.08.1572 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 89. Даверчы ліст паслоў Літвы, накіраваных у Польшчу, 06.12.1572 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 89, 90. “Адказ Вялікага Княства Літоўскага пасольству ўсіх саслоўяў і сената Каралеўства Польскага”, 7.12.1572 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 90 91. Вярыцельны ліст паслоў Літвы, накіраваных у Польшчу, 5.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 91, 92. “Пасольства саслоўяў Літвы да станаў Кароны”, 3.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 92–94. “Адказ польскага Сената літоўскаму пасольству”, 30.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 94. Ліст Сената Польшчы літоўскай Радзе, 29.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 94, 95. Ліст старосты жмудскага Яна Хадкевіча Сенату Польшчы, 9.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 96, 99. Ліставанне Георгія Алелькавіча, слуцкага князя, з Сенатам Польшчы, снежань 1572 – студзень 1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 96, 97. Ліставанне Стэфана Збаражскага, троцкага ваяводы, з Сенатам Польшчы, студзень 1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 98. “Ліст Сената Літвы Сенату Польшчы”, 11.04.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 98, 99. “Пасольства Сената Вялікага Княства Літоўскага да Сената Польшчы”, 1.04.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 99. “Ліст саслоўяў Каралеўства Польскага сенатарам ВКЛ”, 7.04.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 100. “Сеймавая пастанова”, 19.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 101, 102. “Пастанова аб элекцыі”, 20.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 102. Мемуары літоўскага пасла Міхала Гарабурды аб сваёй місіі ў Масковію, 1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 103. “Маёмасць, адчужаная ў Вялікім Княстве Літоўскім незадоўга да смерці святлейшага памерлага караля” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 130, 131. Паўнамоцтвы паслоў Рэчы Паспалітай, накіраваных у Францыю, 22.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Ms. fr. 3397. Зборнік лістоў, арыгінальных дакументаў і копій.

Арк. 22, 23. “Разлік таго, колькі каштуе перакідка чатырох тысяч жаўнерай з Ля Рашэлі ў Польшчу па мору” (XVI ст., арыгінал [?]).

Ms. fr. 3743. Зборнік копій дакументаў.

Арк. 75–80. Гл.: Ms. fr. 2757, арк. 223–226.

Ms. fr. 4177. “Зборнік дэпеш, напісаных ці падпісаных Мішэлем Ле Тэлье, дзяржаўным сакратаром”. [T.] X.

Арк. 170. “Годнасць генерал-палкоўніка польскай інфантэрыі і кавалеріі на службе караля”, нададзеная Людовікам XIV кн. Радзівілу, 14.04.1648 г. (копія).

Арк. 171. “Прывілей на 30 000 ліўраў пансіёну”, дараваны Людовікам XIV кн. Радзівілу, 15.04.1648 г. (копія).

Ms. fr. 4703. Зборнік арыгінальных дакументаў і копій, якія датычнацца ордэна хрысціянскай міліцыі, праектаў Шарля дэ Ганзага, герцага Неверскага, супраць туркаў, гісторыі гадоў з 1606 да 1620-га.

Арк. 11, 12. Ліст Льва Сапегі, вялікага канцлера літоўскага, да Шарля дэ Ганзага, герцага Неверскага, жнівень 1607 г. (лацін. мова, арыгінал).

Арк. 49. Ліст Альбрэхта Станіслава Радзівіла, князя Алышкага, Шарлю дэ Ганзага, герцагу Неверскаму, 10.08.1615 г. (італ. мова, арыгінал).

Ms. fr. 4735. Зборнік арыгінальных дакументаў і копій, якія датычацца гісторыі Францыі 1569–1588 гг. [T.] 2.

Арк. 122, 123. Ліст “Ёхана дэ Красоскі” да Кацярыны Медзічы, 20.04.1573 г. (італ. мова, копія).

Арк. 142–147. “Французскі пераклад прамовы, якую быццам гаварыў п. Валенсійскі да сабранных палякаў”, 1573 г. (арыгінал перакладу).

Арк. 237, 238. “Пераклад ліста саслоўя Літвы” каралю Карлу IX, 1.10.1573 г. (арыгінал перакладу).

Арк. 239, 240. “Копія дэкрэта саслоўя, сабранных у Вільні 21 лістапада 1573 г., арыгінал накіраваны каралю Польшчы” (лацін. мова).

Арк. 243–245. Лісты Базена каралю Карлу IX і каралеве Кацярыне Медзічы, 10.11.1573 г. (арыгіналы).

Арк. 247–253. Прамова, верагодна сказаная Базенам у Вільні да з'яднаных саслоўя ВКЛ, 1573 г. (арыгінал перакладу).

Ms. fr. 5145. “Рознае, што датычыцца Рыма, з 1535 па 1537 г., і Польшчы, з 1572 па 1574 г.”. Копія.

Арк. 141–269. Гл.: Ms. fr. 3258, арк. 1–95.

Арк. 270–291. Гл.: Ms. fr. 3274, арк. 1–18.

Ms. fr. 5806. “Зборнік розных дэпеш, якія датычацца абрання Генрыха дэ Валуа на трон Польшчы і яго вяртання ў Францыю”.

Арк. 15–19. Рэляцыя аб працы падрыхтоўчага сейма ў студзені 1573 г. (копія).

Арк. 37–39. Ліст Яна Красоцкага, накіраванага ў Літву, каралеве Кацярыне Медзічы, 12.11.1572 г. (італ. мова, копія).

Арк. 51, 52. Рэляцыя з элекцыйнага сейма ў Варшаве, 11.04.1573 г. (копія).

Арк. 69, 70. Ліст Генрыха дэ Валуа Яну Збароўскаму, каменданту лагера ў Лівоніі, 1573 г. (лацін. мова, копія).

Ms. fr. 6557. Зборнік гістарычных дакументаў XVII ст.

Арк. 103–115. “Мірны дагавор паміж каралём Польшчы і вялікім князем Маскоўскім, заключаны ў 1634 г.” (копія).

Ms. fr. 7196. Пасольства ў Канстанцінопаль п. маркіза дэ Вільнёў (1728–1741). [T.] 2. Лісты, атрыманыя ад п. дэ Монці, пасла ў Рэчы Паспалітай (1731–1733). Арыгіналы.

Ms. fr. 10660. “Ліставанне п. Дзю Перона дэ Кастэра, рэздэнта Францыі у Польшчы з п. Д'Аржансонам, міністрам замежных спраў (1746–1747), п. маркізам дэ Плюізье, міністрам замежных спраў (1747–1751), п. маркізам дэ Сен-Кантэ, міністрам замежных спраў, 1751 г.”. [T.] 2. 1749–1751 гг. (арыгіналы, чарнавікі).

Ms. fr. 10702. Зборнік лістоў, адрасаваных абатам Бетанскім і графам Браніцкім п. Дзюрану, міністру Францыі, і п. Жэро (1758–1760 і 1763). Арыгіналы.

Ms. fr. 14639. “Некалькі заўваг па гісторыі [праўлення] Карла XII, караля Швецыі, напісанай п. Вальтэрам і надрукаванай ў Базелі у 1731 г.” Станіслава Панятоўскага (XVIII ст., арыгінал).

Ms. fr. 15967. Дакументы, якія датычацца Польшчы, Расіі, Швецыі і Даніі, у асноўным — зносін гэтых дзяржаў з Францыяй (1567–1660).

Арк. 485–500. Дакументы, якія датычацца зняволення ў Сізероне прынца Казіміра, брата караля Польшчы, 1639 г. (копіі).

Арк. 580–585. “Прычыны і ход Маскоўскіх войн” (XVII ст., арыгінал).

Ms. fr. 16936. Зборнік дакументаў, якія датычацца Рэчы Паспалітай: элекцыя і праўленне Генрыха дэ Валуа (1573–1574); дыпламатычныя зносіны з іншымі дзяржавамі (1609–1674).

Арк. 32, 33. Вытрымкі з актаў канцылярыі караля і вялікага князя, XVI ст. (італ. мова, арыгінал).

Арк. 35. “Спадчынная і закладзеная маёмасць у Вялікім Княстве Літоўскім і ў Падляшшы”, XVI ст. (лацін. мова, копія).

Арк. 36, 37. “Абвінавачанні некаторых асобаў [у атрыманні] даходаў з лясоў, як у Вялікім Княстве Літоўскім, так і ў Лівонії, з вялікімі выдаткамі і стратамі для скарбу Яго Каралеўскай Міласці”, XVI ст. (лацін. мова, арыгінал).

Арк. 56–72. Рэляцыя каралевы Озіосу аб элекцыі Генрыха дэ Валуа, по быце паслоў Рэчы Паспалітай у Францыі і падарожжы Генрыха ў Польшчу, XVI ст. (чарнавік [?]).

Арк. 84–87. Заключныя акты элекцыйнага сейма, 16–20.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 91–96. Паўнамоцтвы і інструкцыі для паслоў Рэчы Паспалітай, накіраваных у Францыю, 22.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 103–114, 149–153, 171–177. Акты караля Францыі Карла IX і Генрыха, герцага Анжуўскага, якія зацверджаюць пагадненні, заключаныя іх пасламі са станамі Рэчы Паспалітай, 10.09.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 154–156. “Паўнамоцтвы, дадзеныя каралём Карлам IX біскупу Вален-сіскаму, прапаноўваць усялякую дапамогу палякам у выпадку, калі яны абрацуць яго брата каралём”, 1573 г. (копія).

Арк. 157–170. “Даговор аб саюзе і вечнай канфедэрацыі, заключаны ўпаўнаважанымі караля Карла IX і герцага Анжуўскага з саслоўямі Каралеўства Польскага з нагоды элекцыі названага герцага Анжуўскага каралём Польшчы 16 мая 1573 г. і зацверджаная каралём Карлам IX 10 верасня 1573 г.” (лацін. мова, копія).

Арк. 178–182. “Акт элекцыі пана герцага Анжуўскага каралём Польшчы”, 13.09.1573 г.

Арк. 227–235. “Вытрымка з аднаго ліста, ад імя саслоўяу Маскоўі да спадароў радных караля Польскага і вялікага князя літоўскага і перакладзенага з польскай у 1609 г.” (дата недакладная, бо ліст не мог быць датаваны раней за 1612 г., копія).

Ms. fr. 16937. “Мемуары пра шматлікія рэчы, якія датычацца Польшчы, [складзеныя], каб служыць асвеце караля, што накіроўваецца ў гэтую краіну. 1574”. Арыгінал.

Арк. 1–3. “Парарад і пасады сенатараў Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага” (лацін. мова).

Арк. 4. “Памятка пра пасады і месцы паслоў земскіх як з Польшчы, так і з Літвы, якія звычайна прыбываюць на сеймы”.

Арк. 5–9. “Падрабязная справа здача каралю, як рэпрэзентаваць яму розныя асноўныя палажэнні, што дапамогуць па справядлівасці вырашыць спрэвы ў яго каралеўстве”.

Арк. 30–52, 58–70. Розныя справаздачы, якія датычацца сродкаў “павелі-чэння прыбыткай караля”.

Арк. 53–57. “Справаздача п. Аляксандра Гваныні, старосты віцебскага”.

Арк. 71–76. “Справаздача, зробленая [разам] з Якубам Ляскоўскім, люстратаром Я. К. М. у зямлі Жмудскай і на прылеглай тэрыторыі Літвы”.

Арк. 77, 78. “Справаздача, зробленая [разам] з Саўлам з Венецыі, яўрэем”.

Арк. 79, 80. “Іншая справаздача, зробленая [разам] з названым Саўлам”.

Ms. fr. 16938. “Зборнік дакументаў, якія датычацца Польшчы і Московіі (1524–1639)”. Копіі.

Арк. 24–71. Гл.: Ms. fr. 16936, арк. 149–186.

Арк. 100–108. “Прамова князя [Януша] Радзівіла на асамблей саслоўя Польшчы”, 1613 г. (лацін. мова).

Арк. 136–142. “Дагавор 1617 г. перад Пасхаю, учынены паміж прынцам Уладзіславам, каралевічам, або сынам меншым караля Жыгімonta, гаспадара Польскага, караля Шведскага, абраным імператарам Московіі, з аднаго боку, і Рэспублікай, ці Аб'яднаннем Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага” (лацін. мова).

Арк. 157–176. Гл.: Ms. fr. 16936, арк. 244–248, 258–273.

Арк. 177–185. “Мірны дагавор паміж каралём Польскім і вялікім князем Московійскім. 13 чэрвеня 1634 г.” (лацін. мова).

Арк. 185–199. “Кароткі выклад прычын і ходу войн паміж палякамі і маскаўтамі, прадстаўлены імператару для інфармацыі” (XVII ст., лацін. мова).

Арк. 238–292. Гл.: Ms. fr. 2757, арк. 207–244.

Арк. 293–303. Гл.: Ms. fr. 16936, арк. 227–235.

Арк. 325–354. “Ліст вялікага князя маскоўскага да вялікага сеньёра 1613 г.”, з апісаннем падзеі 1605–1612 гг. у Московіі і ролі Рэчы Паспалітай у гэтых падзеях.

Ms. fr. 20141. “Зборнік дакументаў пра Польшчу (1424–1705)”. Копіі і друкарскія.

Арк. 23–30, 33–38, 113–115, 123–129. “Генрыкавы артыкулы” і “Пакт канвента”, 1573 г. (лацін. і пол. мовы).

Арк. 59–89. Дзве прамовы Жана дэ Манлюка на элекцыйным сейме, 10–25.04.1573 г. (лацін. мова, друк.).

Арк. 121–123. “Пастанова аб элекцыі”, 20.05.1573 г. (лацін. мова).

Арк. 218, 219. “Рэляцыя аб лютасцях, учыненых вялікім князем Московійскім над каталіцкімі святарамі Полацкага кляштара ў Беларусі 11 і 12 ліпеня 1705 г., накіраваная папе п. нунцыем у Польшчу”.

Ms. fr. 20162. Зборнік дакументаў па гісторыі Францыі, якія паходзяць ад братоў Сент-Март. [T.] 7.

Арк. 149–164. Выпіскі, якія датычацца казакаў, Польшчы, Московіі і Літвы.

Ms. fr. 22785. Калекцыя абата Данжо пра становішча Францыі ў часы Людовіка XIV. [T.] 193.

Арк. 81–230. “Жыццё пана князя Багуслава Радзівіла” (лацін. мова).

Ms. fr. n. a. 7488. Калекцыя “мемуараў” пра літургіі ўсходніх цэркваў і дакументаў, якія датычацца дыпламатычных і рэлігійных спраў у другой палове прайяўлення Людовіка XIV, сабраная абатам Эўсебам Рэнадо. [T.] 40. Выпіскі з дэпеш французскіх паслоў пры Рымскім двары і іншыя дыпламатычныя документы (1594–1616), пісаныя рукою Эўсеба Рэнадо.

Арк. 91. Заручыны караля Польшчы з Луізай Шарлотай Радзівіл, 1688 г.

- Ms. fr. n. a. 9705. "Папка Антуана Ланцло". [Т.] 74. Генеалагічныя дакументы.
Арк. 66. "Генеалагічныя дакументы, складзеныя ў 1699 г. для князей Радзі-
вілау" (копія).
- Ms. fr. n. a. 9819. "Калекцыя Ланцло". [Т.] 188.
Арк. 39–43. "Інтарэсы маскавіта ў Літве і Лівонії" (XVII ст., арыгінал [?]).
Арк. 188, 189, 192–194. "Дагавор саслоўя ў Літвы з графам дэ ла Гардзі,
галоўным скарбнікам Швецыі, 18 жніўня 1655 г." (лацін. мова, копія).
Арк. 208–251, 257–287. "Кароткі нарыс гісторыі Польшчы" (XVIII ст., арыгі-
нал).
Арк. 297–301. "Пра Польшчу" (XVIII ст., выліскі).
Арк. 357. "Прапановы шведаў палякам" (1655 [?], італ. мова, арыгінал [?]).
- Ms. lat. 3876. "Славянская граматыка, напісаная Іванам Ужэвічам, студэнтам тэа-
логіі славутай Акадэміі Парыжскай. Парыж, год ад нараджэння Божага 1643" (лацін.
мова, арыгінал).
- Ms. sl. 7. "Розмова = Беседа". Русінска-рускі размоўнік (XVII–XVIII ст., арыгінал).
- Ms. sl. 30. Зборнік копій па гісторыі міжцарства 1572–1573 гг. у Рэчы Паспалітай.
Арк. 2–33. Дакументы на польскай мове, лацінскія пераклады якіх гл.:
Ms. fr. 3274, арк. 85–99.
Арк. 170–172. "Мемуар" Міхала Гарабурды, пасла ВКЛ у Москві, пра сваю
місію, снежань 1572 – люты 1573 г. (пол. мова).
Арк. 175–186. Заключныя дакументы элекцыйнага сейма, 10–20.05.1573 г.
(пол. і лацін. мовы).
- Ms. sl. 31. "Канстытуцыі і ўхвала вальнага кароннага двухтыднёвага сейма ў Брэс-
це Літоўскім. Года Божага MDCLIII [1653], дня 24 сакавіка адпраўленага" (пол. мова,
арыгінал).
- Ms. sl. 32. Зборнік копій лістоў і прамоў на польскай мове (XVII ст.).
Арк. 36–44. Ліставанне Крыштофа Радзівіла, літоўскага гетмана, з кара-
лём і вялікім князем Жыгімонтам Вазай і Львом Сапегай, віленскім ваяводам,
14.08.1620–03.12.1625 г.
- Ms. sl. 105. "Творы св. Дыянісія Арэапагіта з каментарыямі св. Максіма, перакла-
дзеныя на стараславянскую мову ... і перапісаныя ў пачатку XVI стагоддзя (1511–
1517) манахам-русінам, верагодна, у манастыры ў Тураве ў Вялікім Княстве
Літоўскім".